

копія

ДЕАЦІМОВА

ВЫДАВЕЦКАЙ СУПОЛКІ ІМЯ М.БАГДАНОВІЧА
ГАРОДНЯ • 1990 • № 5 (11) •

Сышце, сышце соль на раны...
і тады гарнай ая будзе.
Мой народ ускрывааны,

Сышце і боўтаеца ў бриадзе.
Засыяпіца гапак шэры—
я выношу ў сікет няўклодны!

З бруднай цеснае қватэрні

Чалюшы думкі прыдны.

Брудных душаў не адміне
ші съяяння вадзіл,

ні малітва ля бажшы.

Мы бязмовы, мы нямыя.

Чнацільнікі аздакі...
іх партрэтъ ў цяжкіх рамах.

А народу-анігадакі,

сноўдае па брудных крамах.

У родным краі бы змізей.

Ні прасьвету, ні надзеі.

На съятое адраджэнне.

Брудні 3.06.1990.

СЯРЖУК СОКАЛАЎ-ВОЮШ ПРАМОВА НА Х ЗЬЕЗДЗЕ СІЛЬ

Аб выступленыях на Х зьездзе пісьменнікаў Беларусі дэлегатаў, якія актыуна дзейнічаюць у Народным Фронце "Адраджэнне", газета "Літаратура і мастацтва" за 18 мая паведаміла наступнае: "На зьездзе з удакладненнямі, рэплікамі, прапановамі выступілі Сяржук Сокалаў-Воюш, Але́сь Емельянаў, Крась Гацюпа...

СПАДАРЫ !

Сёньня на пляцы Волі ВНФ "Адраджэнне" праводзіць мітынг памяці Чарнобыльскае катастрофы, мы запрашаем таксама і наш зъезд на мітынг... Пропаную зьняць з загалоўка газеты "Літаратура і мастацтва" лозунг "Пралетары, ўсіх краін, яднаўщеся"...

Шаноўныя сябры! Я звязртаюся да Вас з высокай трыбуны гэтага зъезду як да людзей, якія павінны зъяўляцца душой народа і сумленнем нацыі. Але далёкі ад думкі знайсьці ў зале аднацшную падтрымку таго, аб чым буду казаць. Але часы аднадушных падтрымак прыйшлі. А мой час заклікае на толькі да шлюралізму, час заклікае да ражучых дзеянняў, і пачынаць дзейніцаць трэба неадкладна. Ужо книжкі нашы чытаюцца. Цікавасць да беларускага слова расьце, а людзі перастаюць ведаць толькі адных Купалу ды Коласа.

Гэта гаворыць за тое, што да нас пачынаюць прыслушоўвацца і за намі могуць пайсьці, калі мы будзем варты таго, каб за намі пайшлі. Той, хто цягнеца ў хвасьце, не вядзе нікога. Вядзе той, хто наперадзе. І крый Божа, як наперадзе апынешца чарговы Іван Сусанін, які ўжо звёў аднойчы нашых продкаў у непраходны маскоўскія балоты. Гісторыя съведчыць: ва усе часы наперадзе былі пісьменнікі. І першымі клалі на плаху галовы за свой паднёўлы народ, даючы магчымасць тым, хто за съпіной, ісьці далей. Такімі былі паэт і публіцист Кастусь Каліноўскі, Францішак Багушэвіч, Але́сь Гарун і многія з тых, хто загінуў у часы сталіншчыны. Такім быў Уладзімір Каараткевіч, такімі ёсьць Васіль Быкаў, Але́сь Адамовіч і іншыя, хто не забыўся на вядомую ісьціну, што паэтам можаш ты ня быць, а грамадзянінам быць абавязаны.

Ва усе часы усе вялікія імперыі позна ці рана цярпелі крах. Сёньня на парозе таго краха стаіць імперыя рабочай камуніі. Давайде ня будзем цешыць сябе ілюзіямі, што ўсё абідзеца, і птушка шчасця заутрашняга дня ужо заутра сядзе на абсягі нашай спляжанай Бацькаўшчыны. І ня будзем заўчастна цешыцца таму,

што прыняты закон пра мову, і спадзявацца на тое, што яго выконваць за нас будзе добры дэядзька. Адказнасьць за лёс мовы і культуры ляжыць па-ранейшаму на нашых з вамі плячох. Але дзеля таго, каб прымусіць нас не займацца гэтымі пытаньнямі, каб выбіць нас з палітычнага заклікаю ўрад вырашыць гэтую справу падаткі, не прэтэндуе сам на гэтвецтва, справа пераходзіць у нашыя рукі. Няхай наш маецца закон пра падаткі. Маўляй, пахвалюйся лепш, пісьменьнік, пра гэты закон, а не пра палітыку, ды падумай пра кавалак хлеба...

Паколькі на сёньняшні дзень паважаны Друон, які прынёс нашаму выдавецтву немалыя прыбылкі, не прэтэндуе сам на гэтвецтва, справа пераходзіць у нашыя рукі. Няхай наш урад вырашыць гэтую справу падаткі, не прэтэндуе сам на гэтвецтва. Тым больш, што пры новай падаткавай сістэме гэта ня здолее нанесьці адчувальна-га ўдару па нашых кішэннях...
...У мяне самога ў выдавецтве ляжыць трох зборнікі...

У гэтых варунках я заклікам вас зрабіць першымі крокімі ў межах незалежнасьці Беларусі, я ды павесьці за сабой народ. Размаўляючы з вамі, я зразумеў, што ў нашым СП ёсьць немалая сіла, якая згодна заваліць цалкам ідэю незалежнасьці Беларусі, я маю на ўвазе выхад з СП СССР, бо гэта звязана са стратай прывілей. Калі сёньня мы не гатсвяя тужэй зацягнуць свой пас, то я праланую хоць бы змяніць курс на незалежнасьць.

У якасьці першых крохаў у гэтым кірунку стварыць уласны літфонд і дамагчыся перадачы нам прынамсі аднаго планку дазволенасці... Неаднаразова абмежаваліся патрабаваньнем з выдавецтваў... Неаднаразова дазводзілася чучь, што ў гэтай перагляду ўжо існуючых крымі-справе трэба напачатку усё панальных спраў па чарнобылю, лічыць і ўзважыць. Але ж дзе можна знайсьці вагі, на шалі якіх лягуць з аднаго боку во-ля і незалежнасьць Радзімы, а з другога - выгода ды халодны разылік? Выдавецтва павінна належаць тым, хто забясьпечвае

Праланую ўвесыці больш жорс-кай паследнімі крокімі ў межах незалежнасьці Беларусі, я ды павесьці за сабой народ. Размаўляючы з вамі, я зразумеў, што ўрад вырашыць гэтую справу падаткі, не прэтэндуе сам на гэтвецтва. Тым больш, што пры новай падаткавай сістэме гэта ня здолее нанесьці адчувальна-га ўдару па нашых кішэннях...
...У мяне самога ў выдавецтве ляжыць трох зборнікі...

Я настойваю на актывізацыі грамадзянскае пазіцыі кожнага пісьменніка... Між тым тэлеграма пра Чарнобыль была дэмантраваныя нашай пазіцыі, але яна нічога вырашыць не магла.

І наш і маскоўскі урад не надта рэагуюць на заклікі інтэлігенцыі. Між тым пры рэдага-ванні тэксту Гігевіч і Петраш-кевіч дзейнічалі па прынцыпу сістых ваўкоў і цэлых авечак. Яны вельмі тонка адчуваюць добра ведаючы, што ніводзін кіраўнік рэспублікі па гэтых справах не праходзіць... А пат-насьці урад гучаць на ўсіх мітынгах...



У шмат якіх виступах міне зьдзівіла, як пісьменьнікі ўжываюць слова папрасіць, звязрнуцца замест таго, каб ужываць такія слова як зрабоіць, узяць у свае рукі. Хто з нас можа ўяўіць сабе Кастуся Каліноўскага з прашэннем ці зваротам у руках у прыёмнай Мураўёва-вешальніка! Хто можа сказаць, колькі б мы чакалі першай беларускай кніжкі, калі б Скарэна абіваў парогі прыёмных па пытаннях некамплектнасці свайго друкарскага станка. Нашы палярэднікі не прасілі, а дзеянічалі. Да гэтага я заклікаю вас...

Крыху пра мову. Крылатая фраза Мікалая Іванавіча Дземянця "Хто на каком языке хает, тот на таком і разговарывает" аблящела усю Беларусь. Іна абудзіла народны гумар. На пытанье, як называецца чалавек, які ведае шмат моў, людзі адказваюць - "паліглот", а на пытанье, як называецца чалавек, які ня ведае ніводнае мовы, людзі адказваюць "Дземянцей"...

Але у тым, што настыл урадоўцы ня ведаюць ніводнае мовы, ёсьць доля нашае віны. Зазірніце у пропісі для першае клясы беларускіх школ, і вы прачытаеце "Бора і Вара рysavalі карандашамі."

Лікрыкі: "Няма там такога!" Сяржук: "Ёсьць... Калі скласці ўсе слова: у падным варынці ёсьць Вара, у другім - Бора, у трэцім - карандашы..

Цяпер адносна Савелія Іаулава. Хто? Хто рэкамендаваў яго у СП? Хто, нарэшце,

прымаў яго у саюз? Я патрабую публічна назваць імёны гэтых людзей. Я праста хачу паглядзець ім у очы. Народ і СП павінны ведаць сваіх герояў.

Адносна "унутрысаюзных" адносінаў хочацца сказаць наступнае: давайціс я будзем вынаходзіць чирговы ровар, а павучымся ў невялічкага наваполацкага літаб"яднаныя "Крыніцы". Калі ваш прамоўца сеў разам з рабочымі на галадоўку каля Наваполацкага гаркама партыі, не ўсесябры "Крыніцаў" падтрымлівалі самую ідэю галадоўкі, але калі яна стала рэальнасцю, на плошчу, каб падтрымаць нас, прыйшлі Лявон Баршчэўскі, Якуб Лапатка, Навум Гальпяровіч, Міхась Барэйша. Трына Жарнасек пайлі нас гарачай вадой і мерзла разам з намі на плошчы. Вось і ўсё. Просста, па-чалавечы, па-людску.

Дак давайце ж і мы так разам з разуменінем, па-людску, шануючы і паважаючы алзін другога, пойдзем з нашым народам да незалежнае Бацькаўшчыны.

Дзякую за увагу.

Жыве Беларусь!

ЦЫГТАЛА

Ступень маральнае дэградацыі грамадства прайяўляецца асабліва ярка у тым, як паводзяць сябе яго лепшыя прадстаўнікі, яго паэты, пісьменьнікі, прарокі. Няма спрэчкі, і ў самым распусnym асяродзьдзі былі, ёсьць і будуть пра-веднікі. Але да іх ліку не заўжды адносяцца тыя, хто услаўляе праведнікаў, бічуе заганы і выступае за чысьціню нораваў.

Марыя Шнеерсон "Кантынент" №62
1990г.

ЛІСТЫ З АМЭРЫКІ

I.XI.88 г.

Даражэнская,

даўно ужо, яшчэ ў верасыні, атрымала ад Вас дру-
гі ліст, ішоў ён вельмі хутка, а доўга не адказвала таму, што
чакала адбіткаў Вашых вершаў з цыклю "Эўфрасіньня Полацкая",
якія мне абыцалі прыслаць з Нью-Ёрку, а тады рыхтаваліся да
гэтак званае Сустрэчы Беларусаў, якія адбываюцца тут што, па-
ру гадоў. Сёлетняя, 18-ая, была, бадай што, найбольшая, прые-
халі на яе людзі з усіх Амерыкі, з Еўропы, нават з далёкай
Аўстраліі. Супала наша сустрэча з тысячагодзіцем хрысьціян-
ства на Беларусі. У сувязі з гэтым беларусы Амерыкі выдалі
паштоўку Крыж Эўфрасіньні, якую пасылаю ў гэтым лісьце й Вам,
а ну ж дойдзе. Гэта была б цудоўная ілюстрацыя да Вашага вер-
ша „Крыж”.

У праграме сустрэчы было вісіячэньне з гэтае нагоды вялі-
кага драўлянага крыжа ў Прошчы, якіх дзвесыце кіляметраў ад
Таронта ў Канадзе. Тут некалі, яшчэ ў пачатку мінулага ста-
годзідзя, мясцовыя індыяне замучылі і забілі двух французскіх
манахаў-місіянероў, - Канада тады належала Францыі. З гадамі
гэты прыгожы ўзгорак над лясамі й вазёрамі стаўся прошчай,
куды прыходзілі людзі з сваймі бедамі й просьбамі, маліліся.
Ля падножжа ўзгорку вырас гарадок, у самой прошчы пабудаваная
вялікая й вельмі прыгожая капліца. А тады эмігранты з усяго
свету пачалі будаваць і стаўляць, у памяць сваіх пакінутых
родных краінаў, на гэтым узгорку сваіх крыжоў і помнікаў.

Цяпер тут ёсьць сорак гэткіх памятак. Ня было толькі белару-
скае. І вот сёлета удалося сабраць гроши й паставіць на самым
шчыце ўзгорку ў беларускае памяткі, высокага крыжа, вельмі
прыгожага, хоць простага, драўлянага. Выглядзе ён цудоўна,
а ўнізе лясы й вазёры, куды не глянеш. Сустрэча трывала
два дні, а на трэці паехалі ў Прошчу съвяціць Крыж "за долю
й шчасыце Беларусі". Наш крыж найвышэй на ўзгорку, бо пакуль
што апошні, суседзямі нашымі, крыху ніжэй, Югаславы й Філі-
пінцы. Пасылаю Вам прысьвечаны гэтай урачыстасці верш, які,
як і Ваш, завеша „Крыж”, укладаю яго ў гэты ліст, можа дой-
дзе.

Быў на сустрэчы Сакрат Яновіч з жонкай Таняй, з Беластоку,
быў ён і ў Прошчы. Вельмі мне спадабаліся. Прыйзджалі у ЗША
Оля Корбут з мужам, але ў Канадзе ня былі. Яны з'ведалі усе
наши беларускія асяродкі. Данчык, унук мае найбліжэйшае сяб-
роўскі Яні, якая живе ў Нью-Ёрку, ездзіў зь імі па ўсёй Амерыцы, як перакладчык. А вось верш "Крыж":

НІЧЬІН

Як вокам скінуць - съцяг пушчаў сініх...
За пушчай далеч яшчэ сіней...
А тут, на ўзвышы, стаіць над імі
наш Крыж прыгожы, маўляў у сyne.

Шмат чулі съвету крыжы маленьняў,
шмат просьбаў, выкліканых бядой.
Прыйшлі й мы ў Прошчу сагнуць калені,
съянціць ня нейчи ужо крыж, а свой.

"Зрабі свабоднай, зрабі щасльвай
краіну нашу", - маліўся хор,
а уторыу натаўп, і съпелай нівай
хінуўся, ветру наперакор.

А вецер дужаў, кудысь аблокі
зусім павосеньску ўжо плылі.
Маўчала Прошча, ўнізе ж далёка
сінелі зарасьнікі й палі.

- Магутны Божа! - бяз слоў прасілі
мы ўсе, а руکі узыняўши ўвыш,
стаяў нязрушна на ўзгорку схіле
ён, гэткі родны ўжо сэрцу, Крыж.

... Тут дождж імгненны каменьне спляміў,
рассыпаў кроплі ў траве, у лісьці...

Найнакш -
і Нехта дзесь там, над намі,
наш Крыж вадою съятой хрысьціў.

Калі гэты мой ліст атрымаеце, зараз адпішэце,
хацелася б, каб Вы атрымалі паштоўку. А пакуль
што, бывайще здаровы.

Вашая Н. А.

P. . Калі я друкавала на машины ліст ад спада-
рыні Натальлі, па тэлебачаныні Харавая капэла
Ігара Мацюхова выконвала песнью на слова Натальлі
Арсеньневай "Магутны Божа". Пасьля доўгага перапын-
ку слова і ноты песні былі зъмешчаны ў "Рэанімове"^{not}

POEZIJOS PAZASARIS 90

Літва ў блакадзе, а паніка на Беларусі. У забруджанай краіне рэдка прыходзяць у галаву чистая думкі, як у забруджанай кватэры, няма парадку, духовай гармоніі, няма даверу і веры — нікому, як і сабе самой. У Літве няма бензіну, не падаюць да кавы цукру, але ж можна ездзіць цягніком ды трамвайсам, а каву яны і так п"юць бяз цукру. Там праца ўчылляць. Зрэшты, "вусаты барадаты на вуковец падпісвае паперкі ды зредку выходзіць на пляцы, а жанчына з клункамі лётае па сусеках съвету..."

25 мая ў Каўнасе традыцыйнае съята "Вясна паэзіі" У Даліне Песні болей жанчын, дзе зі апрануты ў народныя строі. Чарга толькі за книгай з ідэнтычнай назвой "Вясна паэзіі". З крутой гары па усходках ішлі пад песні фальклёрнай групы, але съпявалі разам.

Даурэатцы вясны паэзіі 90 Гражыне Цешкайце ускладі на голат вянок з дубовага гольля, павялі з паходняй паўз людзей, яна запаліла агмень съята. Чытала і то съпываючы, і то галосячы. Усіх шыра слухалі. Мы з сябрам прамаўлялі на роднай мове бяз перакладу. Рэакцыя была беспамилковая — съміяліся там, дзе мы і разлічвалі. Адны мы і успомілі пра сваіх "родных" Сакалова ды Сямёнаў, як яны літоўцаў любяць, бо мы ж іх умеем быць професійнымі літаратарамі...

За дэбют у часопісе прэмію атрымаў Жулюс Цемналенскас, гадоў яму каля 24. Чытаў ён традыцыйны рытмаваны верш. У яго валасы вельмі доўгія, ён іх не паstryгае...

Самае цудоўнае было у заключэнні, калі на сцену сыйшліся ўсе слухачы і съпевакі. Усе ва ўсіх бралі аўтографы. Ручкі пазычалі, прыносілі другія, то натоўп утвараўся, то невялічкая перадышка. Сумовіліся. Паразмаўлялі. Адыходзілі ўсе разам.

Там паэзія патрэбна.

Там няма ніякіх чэргаў. Пашпартам зъяўляецца літоўская мова. Куплялі мы нейкую драбязу, на ведаючы мовы.

Літоўскія дзяўчата падобныя да Літвы, якая першай асьмелілася выйсьці з Савецкага Саюза. У іх съмелая хада. Яны, як песні. У бары, куды не заходзяць жанчыны, дзівэ стройныя і прыгожыя дзяўчынкі падаюць залатое піва ачмурэлым палітыканам. І чистая гэта праца.

Дыета Сенсацыйя

Наша дыета -- цуд клінікі Мая. На працягу 14 дзён вы губляеце ад 7 да 8 кіль вагі, дыета рэгулюе абмен рэчываў. Пасьля яе гарантуюцца ўстойлівы вынік на працягу трох гадоў, у гэтакі перыяд часу вага не павялічваецца.

14 дзён нельга ўжываць алкаголь, цукар, хлеб, печыва, паміж ядой можна піць калькі хочаш мінеральнай вады ці вару. Нельга мяняць у дыете чаргаванье дзён.

Першы дзень: на сънеданьне - шклянка чорнай кавы. На палудзень - два звараныя яйкі, пучок шпінату(ці звараная морква) з алеем, адзін памідор(ці сок з памідора) бяз солі. На вячэрку катлета зь ялавічыны 7 алеі, салата з гародніны, таксама з алеем.

Другі дзень. Съняданак - шклянка кавы, сухарык. Палудзень - катлета зь ялавічыны, салата з гародніны. Вячэр - дзьвесыці грамаў цяляціны(ці варанай кілбасы ці варанага мяса), кіслае малако.

Трэці дзень. Ранкам - шклянка кашы, сухар. У палудзень -- смажаныя у алеі(ці звараныя) морквы ці бурак, адзін памідор або сок з памідорцу, 4-5ін мандарын ці паўаранжыка (папельсіна), ці некалькі сывівак і два звараныя яйкі. На вячэрку дзьвесыце грамаў зваранага мяса ці кілоасы ці вяндліны, салата.

Чацьверты дзень. На сънеданьне кава. На палудзень - адно яйка зваранае, тры звараныя морквы з алеем, 150гр. сыру. Вячэр - салата з гародніны.

Пяты дзень. Ранкам - цервя морква, апірская сокам зь лімону. Палудзень - пачкілі варанай ці тушанай у алеі рыбы, памідор ці сок з памідора. Увечары - катлета з цяляціны ці кілбаса, салата з гародніны.

Шосты дзень. На сънеданьне - кава. І поудзень - пачкілі курыцы, смажанай на алеі, салата з гародніны. На вячэрку - два звараныя яйкі.

Сёмы дзень. Ранкам - шклянка гарбаты, удзень - цяляціна на ражне, увечары - пакрышку, чаго захацелася.

З восьмага дня дыета паўтараеца.

ВЫДАЕ ДАНУТА З ГАРОДНІ · КАЛІНОЎСКАІА 7 кв 4
ТЭЛЕФОНЫ 44·01·27, 45·22·54